



ЯК ЗАХАВАЦЬ КАБАЧКІ
ДА ВЯСНЫ

Кабачок — смачная і карысная агародніна. Стравамі з яго можна ласаватца не толькі некалькі цёплых месяцаў запар, але і ўсю зіму. Галоўнае — умець яго правільна захоўваць.

Якія сарты кабачкоў падыходзяць для зімовага захоўвання? Ад сорту на-прамую залежыць перыяд захоўвання пладоў. Так, лепш захоўваюцца кабачкі з тоўстай шчыльнай лупінай і дроб-ным насеннем.

Як падрыхтаваць плады

Плады для працяглага захоўвання неабходна збіраць да замаразкаў — падмерзлыя кабачкі праляжаць зусім нядоўга. Хутка сапсуюцца пашкоджаныя і хворыя плады, таму для захоў-вання яны таксама не падыходзяць.

Адабраныя плады абавязкова па-вінны мець тоўстую лупіну і сакавітую пладаножку. У той жа час нельга за-кладваць на захоўванне пераспелыя кабачкі — іх лёгкасць таксама зніжа-ецца (зрэшты, як і смакавыя якасці).

Зразаючы кабачок, пакідайце нож-ку даўжынёй не менш за 5 см і ад-бірайце плады даўжынёй каля 15—45 см. З часам пладаножка падсохне і стане надзейнай абаро-най ад рознага роду ін-фекцый. Занадта кароткі «хвосцік» з гэтай задачай не справіцца, і праз яго ў плод могуць пракрасціся ўзбуджальнікі хвароб.

Перад укладкай на захоўванне кабачкі не-абходна старанна, але асцярожна — каб не па-шкодзіць скурку — ачыс-ціць ад зямлі і дзень прасушыць на сонейку, а вось мыць іх нельга ка-тэгарычна.



Дзе захоўваць

Кабачкі можна захоўваць у цёмных памяшканнях з пастаяннай тэмперату-рай каля +4 ... +10 °C і вільготнасцю каля 80 %. У ідэале гэта склеп.

Калі склепа ў вас няма, не засму-чайцеся: кабачкі выдатна захоўваюцца і ў пакаёвых умовах, прычым зусім не важна, у доме ці кватэры. Натураль-на, у прыватным доме значна прасцей знайсці месца для захоўвання, галоў-нае — не захоўваць агародніну побач з ацяпляльнымі прыборамі і ў памяш-канні з высокай вільготнасцю.

Што датычыцца кватэры, то для за-хоўвання кабачкоў як мага лепш па-дыдзе скрыня для агародніны, якая знаходзіцца недалёка ад уваходных альбо балконных дзвярэй (як правіла, тэмпература тут заўсёды на некалькі градусаў ніжэйшая, чым у сярэднім па кватэры). А калі спецыяльнага «схо-вішча» для кабачкоў няма, ураджай можна пакласці на захоўванне і пад ложкам, проста акуратна спакаваўшы яго ў паперу.

У халадзільніку кабачкі праля-жаць параўнальна нядоўга — да трох тыдняў, затое захоўваць можна ма-ладзенькія плады з тонкай скуркай,

доўгае захоўванне якіх у іншых умовах папросту немагчымае.

Захоўваць кабачкі ў халадзільніку можна толькі ў аддзяленні для ага-родніны пры тэмпературы каля +5 °C у пакеце з некалькімі невялікімі адту-лінамі для вентыляцыі.

Як захоўваць

Прыбіраючы плады кабачкоў на доўгае захоўванне, старайцеся ўклад-ваць іх так, каб яны не датыкаліся адзін да аднаго. У склепе кабачкі мож-на захоўваць на паліцах, якія папярэд-не засцілаюць пластом саломы. Калі месца на паліцах няма, то пакладзіце па адным у капронавую панчоу і пад-весьце іх да столі. У такіх панчошках яны таксама могуць захоўвацца каля 3-4 месяцаў.

У доме або кватэры кабачкі можна захоўваць абгарнуўшы плады паперай або ўстанавіўшы паміж імі невялікія кардонныя перагародкі. Самі плады прыбярэце ў кардонныя каробкі, па-кладзіце, але толькі ў адзін слой, на загадзя насланыя анучы ці шчыльны кардон.

Час ад часу правярайце цэласнасць кабачкоў. Выявіўшы агародніну, якая загнілася, неадкладна яе вы-даліце, інакш неўзабаве пач-нуць гніць астатнія.

Кабачкі можна захоўваць 4-5 месяцаў. Галоўнае — выкарыстаць нарыхтаваны прадукт своєчасова і не пе-ратрымаць яго. З часам ску-ра кабачкоў значна ўшчыль-няецца, насенне пачынае прарастаць, а мякаць стане рыхлай, з-за чаго агародні-на набудзе горкі прысмак. Таму выкарыстоўвайце ка-бачкі, пакуль яны сакавітыя і смачныя.

СЁННЯ

Сонца

	Усход	Захад	Даўжыня дня
Мінск —	6.24	19.51	13.27
Віцебск —	6.12	19.43	13.31
Магілёў —	6.14	19.41	13.27
Гомель —	6.13	19.36	13.23
Гродна —	6.40	20.05	13.25
Брэст —	6.43	20.04	13.21

Месяц

Апошняя квадра
3 верасня.
Месяц у сузор'і Рака.


Імяніны

Пр. Калініка, Мікалая,
Паўла, Яфрэма.
К. Дароты, Ваўжынца,
Лаўрэна, Станіслава,
Тодара.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Вырашыў заняцца бе-гам. Дабег да камп'ютара і працягваю бегаць вачамі па маніторы. Адчуваю, спорт — гэта маё!

— А куды?
— Давай у Глыбокае!

Пасля смерці адзенне трапляе на дачу.

Хлопец і дзяўчына зай-маюцца ў сталіцы спар-тыўнай хадой, дзяўчына вельмі падабаецца хлоп-цу, пасля трэніроўкі ён пы-таецца:
— Можа, сходзім куды-небудзь?

Размова мужа і жонкі:
— Коцік, калі ты прые-дзеш дадому?
— Ты памыліўся, зай-ка. Коціка сёння не будзе. Прыедзе п'яная свіння, якая пасля працы пася-дзіць з сябрамі.



Казаў я шэфу, што рана ў нашым раёне тралейбус пускаць!

Даты

5 ВЕРАСНЯ

1879 год — нарадзіўся (г. Мінск) Іван Пятровіч Пуліхаў, удзельнік рэвалюцыі 1905—1907 гадоў, сацыял-рэ-валюцыя-нер. Да рэвалюцыйнага ру-ху далучыўся, будучы вучнем Мінскага рэальнага вучылі-шча. Распаўсюджваў заклікі, выступаў на сходках сялян. Выконваючы прысуд пад-польнай арганізацыі эсэраў, Пуліхаў разам з А. А. Ізмай-ловіч падрыхтаваў і 27 сту-дзеня 1906 г. ажыццявіў няўдалы замах на мінскага губернатара П. Г. Курлава — яго рэвалюцыянеры лічы-лі галоўным вінаватым у так званым Курлаўскім рас-стрэле 1905 года. У 1906 годзе Пуліхаў пасля суда быў павешаны на варотах мінскай турмы. Яго імем названа вуліца ў Мінску.

1950 год — нарадзіўся (в. Мумішкі Пастаўскага раёна) Іосіф Віктаравіч Залуцкі, вучоны ў галіне анкалогіі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар медыцынскіх навук, прафесар. Аўтар больш як 300 наву-ковых прац па распрацоўцы метадаў лячэння хворых на пухліны скуру, мяккіх тканак і апорна-рухальнага апарату, метадаў рэабілітацыі анкалагічных хворых, па арганізацыі анкалагічнай дапамогі і інш.

Падзеі

1568 год — нарадзіўся Тамаза Кам-панела (1568—1639), італьян-скі філосаф і пісьменнік, манах-дамініканец. Спрабаваў прымірыць гуманізм эпохі Адра-джэння з раманскім каталіцкім багаслоўем. Найбольшую вядомасць атрымаў як аўтар камуністычнай утопіі — працы «Горад Сонца».

1817 год — нарадзіўся Аляксей Канстанцінавіч Талстой (1817—1875), рускі пісьменнік. У 1837—1840 гадах займаў высокія дыпламатычныя і прыдворныя пасады. З 1854 г. у часопісе «Современник» сумесна са сваімі стрыечнымі братамі Жамчужнікавымі друкаваў сатырыка-парадыйныя творы за подпісам Казь-ма Пруткаў. Аўтар драматычнай трылогіі «Смерць Іаана Грознага», «Цар Фёдар Іаанавіч», «Цар Барыс». Рамансы на яго словы пісалі М. А. Рымскі-Корсакаў, П. І. Чайкоўскі, М. П. Мусаргскі і інш. У 1946 годзе п'еса «Цар Фёдар Іа-анавіч» была пастаўлена Дзяржаўным рускім драматычным тэатрам Беларусі. На беларускую мову асобныя вершы Талстога перавёў Х. Жычка.

1905 год — Расія і Японія падпісалі ў Портсмуте (ЗША) мірны дагавор, які скончыў руска-японскую вайну 1904—1905 гадоў.

1923 год — нарадзіўся Іон Сідаравіч Солтыс (1923—1945), Герой Савецкага Саюза (1945). Вызначыўся пры вызваленні Польшчы. 11 лютага 1945 года пад моцным агнём праціўніка адным з першых фарсіраваў раку Бобер. Прыкрываючы пераправу сваёй часці, падавіў тры кулямётныя кропкі. Калі кулямётны агонь праціўніка прымусіў байцоў залегчы, Солтыс, нягледзячы на раненне, кінуўся да амбразуры варожага дота і закрыв у яго сваім целам. Яго імем названа вуліца ў Мінску.

Людзі

У свеце

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы намеснік галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснік дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ ў МІНСКУ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыі: 287 18 81.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказ-насць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 5 разоў у тыдзень.

Тыраж 20.008. Індэкс 63850. Зак. № 3253.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ e-mail: reklama@zviazda.by

Нумар падпісаны ў 19.30
4 верасня 2018 года.